



ТУРЫСТЫ
НА БАЛОЦЕ

7

ПІРАГРАФІЯ —
МАЛЯВАННЕ
АГНЁМ

12



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

3

КАСТРЫЧНІКА 2018 г.

СЕРАДА

№ 190 (28806)

ЦЫТАТА ДНЯ



**Дзмітрый ЛАПКО,
намеснік старшыні
праўлення
Нацыянальнага банка:**

«Нягледзячы на высокую нявызначанасць на знешніх рынках і ўнутраныя ўразлівасці, Нацбанк разлічвае ўтрымаць сёлета інфляцыю ў межах пражнозу — 5,5-6 %. Калі казаць аб магчымым далейшым зніжэнні стаўкі рэфінансавання, то тут шмат няпэўнасці, мы будзем сачыць за сітуацыяй. Пакуль стаўка застаецца на рэкордна нізкім узроўні, 10 %. Пры гэтым Цэнтрабанк Расіі нядаўна вымушаны быў павысіць стаўку. У рамках павышаных геапалітычных рызык гаварыць пра тое, якія мы будзем прадрываць дзеянні далей у гэтым кірунку, рана».



Фота Таццяны ТКАЧУБАЙ

Для генеральнага дырэктара ААТ «Трэст «Шахтаспецбуд» Дзяніса ДЗІУЛІНА тыя кароткія гадзіны, якія ён можа выкраіць для сям'і, — сапраўднае свята. Часцей жа Дзяніса Аляксандравіча можна сустрэць на аб'ектах ААТ «Беларуськалій»: ці глыбока пад зямлёй на ўскрыцці новых гарызонтаў Старобінскага радовішча калійных соляў, ці на ўзвядзенні Петрыкаўскага ГУКа. А яшчэ на перагаворах з замежнымі партнёрамі аб удзеле трэста ў асваенні залежаў карысных выкапняў — без перабольшання, па ўсім свеце. Вось і атрымліваецца, што «трэба дома бываць часцей», як пісаў паэт. Тым больш што з домам звязваюць моцныя карані, мацней не бывае. НА ЗДЫМКУ: Дзяніс Дзіулін з дзеткамі Верай і Ільёй на Алеі славы раёна каля партрэта свайго дзеда — Аляксандра Іосіфавіча Дзіуліна, таксама калійшчыка, ветэрана вайны. Ды не проста ветэрана, а кавалера ордэна багавой салдацкай Славы ўсіх трох ступеняў, што афіцыйна прыраўноўваецца да звання Героя Савецкага Саюза. Уладзімір ХІЛЬКЕВІЧ.



КОРАТКА

● Увядзенне ў Беларусь біямэтрычных дакументаў перанесена на 2020 год з-за інтэграцыі інфармацыйных сістэм.

● Беларускі транспартны тыдзень адкрыўся 2 кастрычніка на пляцоўцы Футбольнага манежа ў Мінску.



● Азімья збожжавыя, паводле даных на 2 кастрычніка, пасеяны на плошчы большай за 1,2 млн га (95,6 працэнта ад плана).

● Авіякампанія «Белавія» зможа прадаваць білеты па безбагажных тарафах, для гэтага плануецца ў хуткім часе ўнесці змены ў заканадаўства.

● Міністэрства інфармацыі Беларусі аб'явіла конкурс па распрацоўцы архітэктурнай канцэпцыі будынка медыяцэнтра.

Законы для ўстойлівага росту

Выступленне Старшыні Савета Рэспублікі
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь М. У. Мясніковіча
на адкрыцці пятай сесіі Савета Рэспублікі
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь шостага склікання

Паважаныя члены Савета Рэспублікі!
Паважаныя запрашаныя!

Прайшла сярэдзіна пяцігодкі. За гэты час створаны «заканадаўчы каркас» для рэалізацыі Праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь на 2016—2020 гады і палажэнняў дэкрэтаў Прэзідэнта № 7, № 8, № 1 і іншых дырэктыўных дакументаў. Але жыццё патрабуе дадатковых парламенцкіх высілкаў. Трэба будзе аператыўна распрацаваць і прыняць шэраг законапраектаў у сферы электраэнергетыкі, гандлю, карпаратыўных адносін і іншых.

Заканадаўчае забеспячэнне рашэнняў кіраўніка дзяржавы — ключавая задача парламента і ўрада.

Парадак бягучай сесіі будзе вельмі насычаны. Нам трэба будзе разгледзець больш за 30 законапраектаў.

Прыярытэт нумар адзін — праца над бюджэтным пакетам і планам падрыхтоўкі законапраектаў на наступны год. Мы ўнеслі прапанову, каб гэтыя дакументы фарміраваліся на двухгадовы перыяд: 2019—2020 гады. Гэта дазволіць стварыць неабходны зачын у заканадаўстве на наступную пяцігодку. Пры гэтым важна, каб працаваў пакетны прынцып падрыхтоўкі законапраектаў. Як прыхільнік доўгатэрміновага планавання лічу аптымальным зрабіць праект гібрыднай сямігодкі сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны, а менавіта канкрэтную двухлетку на 2019—2020 гады і асноўныя палажэнні да 2025 года. І пад гэта павінна быць адпаведнае заканадаўства.



Моцная эканоміка — гарантыя незалежнасці, сацыяльнай стабільнасці і дастойнай якасці жыцця

Выступленне Старшыні Палаты прадстаўнікоў
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь У. П. Андрэйчанкі
на адкрыцці пятай сесіі Палаты прадстаўнікоў
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь шостага склікання

Паважаныя дэпутаты, члены ўрада
і запрашаныя!

Пачынае работу пятая сесія Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь шостага склікання.

Яе парадак дня адлюстроўвае комплекс важных задач, пастаўленых кіраўніком дзяржавы, па вывадзе нацыянальнай эканомікі на апераджальныя тэмпы росту. Сёння гэта падтрымка малога і сярэдняга бізнесу, стварэнне прывабнага інвестыцыйнага асяроддзя, актыўнае развіццё лічбавых тэхналогій. Толькі моцная сучасная эканоміка з'яўляецца гарантыяй незалежнасці, сацыяльнай стабільнасці, бяспекі і дастойнай якасці жыцця грамадзян Беларусі.

Вырашэнне гэтых задач патрабуе зладжанасці і дакладнасці дзеянняў усіх дзяржаўных органаў, забеспячэння строгай кіраўніцкай, выканальніцкай і тэхналагічнай дысцыпліны.

Важную ролю ў гэтым павінна адыграць і праграма дзейнасці абноўленага ўрада, якую мы разгледзім у ходзе сесіі.

Пры яе абмеркаванні трэба помніць, што эканоміка — гэта сфера адказнасці і парламента. Дэпутаты актыўна працуюць з выбаршчыкамі, дакладна ўяўляюць сабе ўвесь комплекс праблем на месцах і павінны максімальна ўважліва і прагматычна падысці да разгляду прапаноў урада.



ISSN 1990 - 763X



18190>



9 771990 763008

СТАР. 3

СТАР. 3